

# Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выкананчага Камітэту Саветаў БССР.

9 ГОД ВЫДАННЯ.

## Напярэдадні выданыя новага закону аб сельска-гаспадарчым падатку.

На амбэркаванне і вырашэнне се-  
сії ЦВК Савету пастаўлені праект но-  
вага закону аб сельска-гаспадарчым  
падатку на 1928-29 г. Аднак ужо  
можна і гарас азіятычні сілнікі з  
правліннем будучага закону.

Падатковая палітика савецкае ула-  
ды, у асноўнай ліжыць размеры-  
вальны падатак між асабістым гас-  
падаркам у залежнасці ад яго пры-  
бытковасці і взыманніе ад падатку

слянскіх беднатаў, застацца поўні-  
цю ў прызначым законе. Змены-  
ж у падатковым законе прыходзяць уно-  
сьць з прычын змен, што адбыліся

за асноўні гады і у сельскай, та-  
кі ён ўсёй народнай гаспадарцы савец-  
кага дзяржавы.

Любі будзе унесены змены— па-  
куль што сказаць на можам. Мы ма-  
ем праект закону, распрацаваны

специальнай урадавай камісіі. На-

гэта камісія, як і усеславная па-  
рада на сельска-гаспадарчым падатку

у людзей, у праце якой прымалі  
удзел на толькі цэнтральную і мясцо-  
выя падатковыя працуны, але і сла-  
нінскія члены ЦВК, прызнали, што сель-  
ская гаспадарка, за асноўні гады

змены ўзмацнілася, між тым сельска-гаспадары падатак на год у

год па свайм пажынскім прыбытку,

партраб-ж і агульна-дзяржаўныя і

масцовыя, а асабістыя вазненія, за

гэта гады ўзрасла.

Был так, дык можна і траба ста-  
віць пытаньне аб пажынскім падат-  
ку. Некалькі можна пажынскім пада-  
ткам? Цвёрда адказаць на гэта

запытанніе цікава. Миркуеца, пры-

падатковы закон міркуеца ўнесь-  
цікія змены, які-б павінен

пажынскім чынам, які-б павінен



## ЯК ІДЗЕ САМААБКЛАДАНЬНЕ.

(На вестках на 8-га красавіка).

А К Р У Г И	Заданне	Прывіты па праведных ходах	% да задання	Паступіла	% да пры- сумы
Мазырская . . . . .	210.000	244.690	122,3	142.600	58,3
Аршанская . . . . .	350.000	350.000	100,0	128.229	36,6
Віцебская . . . . .	250.300	211.690	84,7	14.760	7,0
Гомельская . . . . .	350.000	282.738	80,8	15.881	5,6
Полесская . . . . .	190.000	134.066	70,6	9.955	7,4
Бобруйская . . . . .	500.000	310.185	62,0	41.372	13,3
Магілёўская . . . . .	500.000	216.068	43,2	5.708	2,6
Мінскай . . . . .	560.000	222.274	39,7	21.775	9,8
УСЛГО по БССР:	2.910.000	1.971.713	67,8	380.280	19,3

## МАЛЕНЬКІ ФЭЛЬЕТОН.

Гоп-ля, мы живем!

«Як пасла мае маць  
Зеленое жыть хадзь.  
А и жытія яхада—  
У баразенцы лажа.

Гета на жытія народнай песні.  
«Жыта на жада—у баразенцы ля-  
жада.

Самая, лоўкая, для нас беларус-  
ску, гета праца...

Сцвільнасць асаблівай маць не-  
пратрабе, прыяду таксама, а гало-  
юна не зморасе нас.

Нізе і ніколі не зморасе.

Лажам у полі і чынога не стамле.

Алакачавае на Уставе, краху,  
прауда цвёрда, горад, як у баразенцы  
але ўсё ж, такі добра.

— А чаму, замытаца, не праце-  
це?

— Да як небуды-жа ино будзе!

адказае.

... Нам у рэдакцыю прынеслы ас-  
бестку напіскувашу да ліма «Ц.С.  
Праца» разам з мэтадкамі Акрама-  
на і Н.А.

Ну, ... Вых-разумеец?

— Звычайце, просьці, пільную  
загату на напісманасць мэтадкаму.

А мы:

— Да як небуды-жа ино будзе! А  
апра таго канчана, таварыши, Аб  
непісменнасці мэтадкаму на  
пішам болей. Абрыда!

Ну, кака гета зльвінь, скажам,

гета выразы.

«Аснаўны шлях і сродкі школы-  
нага учыльвання школы».

Маўчы, на пішам і ўсё...

— Можа-б Вы тады хадзь-б параділ  
мэтадкаму што небудз?

А мы?

— Ні ведаем, што парадаць. Сказаць,  
што пісменасць сур'язная справа,

што гэта наўгадойнейшая справа Нар-

камасць, дык у мэтадкомах усё-  
роўна не пэрвар.

Тады просьці: прычтайде хадзь-  
ж § 5 гэтай асбесткі, ён, прауда, пісмен-

на пішамы, але...

А нам:

Чаму, кажуць тут напісага геткае:  
«Савецкая школа у нашых сучас-  
ных пісменнікай». Сейфулінай, Тра-  
нева і іш...

— А ёсё-ж, кажуць, Купала, Колас,

Гартын, Чарот, Зарэці, Чорна, Алекс-

андровіч, Дудар?

Ні ведаем, кажам, дзе, але чумі, ка-  
жам, што ў адной савецкай распублі-  
кыесьць такі.

Забыў, мабыць, кажам, мэтадком  
адзначыць гета.

У пішым мэтадкоме, кажам, дзірка  
у галаве.

Вільгельма!

Вільва!

Але як небуды-жа ино будзе!

Алеша.

## Справа латвійскіх шпёнаў-манархістай.

(Менскі акуровы суд).

На лаўкі падсудных—зывічай па-  
іздлі манархізму падрастаючага па-  
каленія закардонных расейскіх бела-  
гвардійцаў. Галоўны фігура, сірд  
пішадковых злүвіщцаў Міхайлаў, пра-  
якога можа сказаць, што ён ходзі ма-  
лам, але рагыні. Гета—душа ўспо-  
гуртка. Міхайлаў залыжуў «чачнай-  
кам» не ў пераносіні, а ў поўні  
сэнсе гетага слава. Геты гінізаст, ў  
якога, якожу, не абохода малам  
на губах, выступае на гуртку з дла-  
кладамі і лежацьмі з пісменнікі расей-  
скай інтэлігэнцыі ў часе лютыяй  
рэвалюцыі, узъеўзіў ў піші і ёдзі.

Чаму Паўлаў пераходзіць граніцу?  
Паўлаў—треці пішадковы гетага пра-  
цаўца. Сын селянина, які абліўся ад  
баксю і паднай пад упіну Міхайла-  
ва і кампаніі. Геты дзяцок слаба раз-  
вісціцаў у гэтых задачах, якімі кіруе  
Міхайлаў. Ён прости служаць прызы-  
май у руках больш здольных і акты-  
вных манархісту і шпёнаў.

— Іны, геты кветкі расейскай і-  
талігеніі,—навучаць Міхайлаў,—былі  
вымененыя з Расеі, з іх роднай зімі,  
барбарамі-бальшавікамі. Адсюль лётчы-  
кі вывад маладога манархіста: «баль-  
шавікі злүвіщцаў зімінічнымі ворагамі  
расейскай народу, у Расеі німа-истин-  
но руского духа», там пануюць, жы-  
ды, а раз так, то траба злінчыць  
гэтых барбараў, траба з імі змагаць.  
І піші Міхайлаў пераўшоў на савец-  
скую тэрторыю злубральцаў.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

— Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Паколькі якімі-ж пішадковымі  
членамі пішадковых злүвіщцаў  
нікому не паднай, гета пішадковы  
злубральцаў пішадковымі злүвіщцаў  
зімінічнай расеі.

Пак

